

рускаю дамэтнасцью. О, А, Э — так пачынаецца Станкевічава *абэцада* — прэцэдэнт, які дазволіў спадзявацца, што ў наступным стагодзьдзі мы такі патрапім уладзіць наш альфабэт па-беларуску.

## Амністывія

### Сяргей Навумчык

Слова *амністывія* паходзіць са старагрэцкай мовы, дзе яно азначала „*дараўаныне*“.

У юрыдычным сэнсе *амністывія* ўжываецца да пэўных групаў асуджаных і абвяшчаецца, як правіла, найвышэйшаю ўладаю — манаҳам, прэзыдэнтам, парламентам.

Звычайна *амністывія* прымяркоўваецца да нейкай падзеі ці да юбілею — у краінах з манаҳічным ладам гэта можа быць нараджэнныне нашчадка трону альбо ягонае вясельле. У Злучаных Штатах, да прыкладу, — юбілей прыняцца Канстытуцыі. У Савецкім Саюзе *амністывія* гэтаксама абвяшчалася з нагоды юбілеяў — 50-, 60- або 70-годзьдзя Кастрычніцкай рэвалюцыі. Напярэдадні гэтых святаў родныя зньявленых уважліва праглядалі газэты — інфармацыя пра *амністывію* зъмяшчалася ў самым непрыкметным месцы.

Самая масавая *амністывія* савецкіх часоў звязаная зь імем Берыі — пасля съмерці Сталіна ён выпусціў на волю дзясяткі тысячаў крымінальных злачынцаў, большасць зь якіх адразу ж вярнулася на свае „маліны“. Пры гэтым мільёны палітычных зньявленых засталіся паміраць у ГУЛАГу.

У сучасную беларускую гісторыю слова „*амністывія*“ ўвайшло ў сувязі са зньявленнем Аляксея Шыдлоўскага — пасля знаходжання за кратамі яго *амністравалі* за два дні да сканчэння паўтараагадовага тэрміну. Тым самым улада пакінула за сабой права на працягу 10 гадоў зноў кінуць яго за краты.

У Беларусі канца XX стагодзьдзя рэпрэсійны зьмест укладаецца нават у слова, якія ў сьвеце атаясамліваюцца з гуманнасцю.

## АМОН

### Сяргэсук Сокалаў-Воюш

Абрэвіятуры — справа няўдзячная і нясмачная. Ад пачатку году была ў нашых плянах абрэвіатура *АМОН*, і ніводзін аўтар не пагадзіўся пра яе напісаць. Пря „БНР“ напісалі, нават пра „ЦК“ напісалі, а вось пра „*АМОН*“ — не.

Гэта, відаць, таму, што скарачэнье ня толькі чужое, а й ненавіснае.

*Атрад Міліцыі Особога Назначэння*, які мусіў бы выклікаць у народу пачуцьці абароненасці, упэўненасці і спакою, выклікае нешта наўпрост процілеглае.

Асацыятыўна *АМОН* звязаны са словамі манкурт, зомбі, дубінка, разгон, зачистка, катаваныне, зьдзек.

Спрабы перакласіці *АМОН* на беларускую мову як *АМАП* да канца не прыжыліся.

Безаблічны, скаваны за шчытамі й маскамі *АМОН* усё ж складаецца з канкрэтных людзей. Як дзіўна, што ў іх ёсьць бацькі, каханыя і сябры. І як дзіўна, што ў некага ёсьць сын, каханы ці сябра — *АМОНавец*.

Мой сын — *АМОНавец*, мой кахраны — *АМОНавец*. Гучыць зусім не па-беларуску.

Паэта, які наважыцца шукаць да слова *АМОН* дакладнай рыфмы, най-перш сутыкненцца на толькі з сугучнымі, а і з цалкам адпаведнымі *АМОНу* словамі: шмон і гамон.

## Анахранізм

### Вінцэсъ Мудроў

Тлумачальны слоўнік беларускае мовы так тлумачыць слова *анахранізм* — зъявы, погляды, думкі, якія зъяўляюцца са старэлымі для пэўнай эпохі.

Мовазнаўцы зъвязваюць яго этымалёгію з грэцкімі словамі „ана“ (назад) ды „хронас“ (час). І... відавочна ж, памыляюцца!

*Анахранізм* у нашым, беларускім, разуменыні паходзіць без усякага сумненія ад народнага выразу „а на храна?“. Няма патрэбы казаць пра папулярнасць гэтага моўнага звароту.

„А на храна нам гэтая мова?“ — гукаюць, узяўшыся ў бакі. Тоё ж самае кажуць пра незалежную дзяржаву, дэмакратию, беларускую школу, рынак, нацыянальныя сымбалі й презыдэнцкія выбары...

*Анахранізм* стаўся на толькі ідэалігічным падмуркам улады, але й падставовым элемэнтам мэнтальнасці электарату, арбітаю ягонага, пазбаўленага прыцягненія роднае Зямлі, касымічнага руху.

І хаяць суседзі называюць такое жыцьцё „савецкім анахранізмам“, яно тым на менш ідзе сваім ладам.

*Анахраністы* падчэпваюць відэльцам тлушчапырскую скварку, куляюць поўную чарку, паволі разваливаюць народную гаспадарку, а ўсіх незадаволеных б'юць гумовым дручком па карку.

## Анэкдот

### Уладзімер Арлоў

„Анэкдот“ у сучасным разуменыні — гэта кароткі аповед пра съмешнае або незвычайнае здарэньне. Слова паходзіць ад грэцкага „анэкдотас“, што значыць „нівыдадзены“. *Анэкдот* жыве, пакуль яго расказваюць, пераказваюць, кажуць. Адсюль беларускі сынонім гэтага слова — показка.

*Анэкдоты* суправаджаюць нас з маленства да скону. Мы сталеем, і разам з намі сталаюць нашыя *анэкдоты*. Некалі ў іх дзейнічалі хлопчык Вовачка і герой грамадзянскай вайны Васіль Іванавіч Чапаеў. Потым гэтых збольшага бяскрыўдных пэрсанажаў зъмянілі вусыцішны Сталін, кукурузынік Хрушчоў, маразматык Брэжнёў ды іхныя пляшывыя ці вусатыя папярэднікі і наступнікі.

*Анэкдот* заўсёды меў свой кошт — ад рогату прысутных да тэрмінаў ГУЛАГу. *Анэкдоты* заўсёды ўтульна пачуваліся ў сэрыях — палітычныя, мэдыйчныя, армейскія, габрэйскія.

У герояў большасці *анэкдотаў* ёсьць славуты пяты пункт — нацыянальнасць. Хто на чуў *анэкдотаў* пра Рабіновіча, пра Гогі ды Гіві або пра чукчу, які на зъездзе КПСС нарэшце даведаўся, што Маркс і Энгельс — зусім на муж з жонкай, а Слава КПСС і ўвогуле не чалавек.